




тэма

4 ДОКТАР КЛУМАЎ. СЭРЦА НА ДАЛОНІ



пошта і водгукі

10 Ніякіх лапцей, затое падцяжкі...
Кубкі з Касцюшкам...
Вёска Мацьцёлёўшчына...
Багдановіч не быў з татараў...
Быць самастойным гаспадаром з непрывычкі цяжка...

вайна пасля вайны

12 Армія Краёва ў Беларусі: значныя аперацыі, вядомыя камандзіры, вострыя пытанні

20 Героі ці бандыты? Чаму свядомыя беларусы не падтрымлівалі Армію Краёва, піша кандыдат гістарычных навук **Аляксандр Пашкевіч**

24 «Умела і тактоўна». У жніўні 1943-га савецкая партызанская брыгада Маркава расстраляла амаль сто партызан Арміі Краёвай з атрада Кміціца

бнр

28 Раман Скірмунт: страчаны шанс БНР. Піша доктар гістарычных навук **Алесь Смалянчук**

32 Раман Скірмунт: загадкавы сфінкс беларускай палітыкі.

Не быў жанаты, жыў з сялянкай, быў прынцыпова дэмакратычным...

гісторыя спецслужбаў

36 Аперацыя «Бумеранг». Як савецкі КГБ 20 гадоў вадзіў за нос украінскія эмігранцкія цэнтры



таямніцы

41 «Хрэн табе ў вочы!»: дык хто ж напісаў «Пінскую шляхту»? Адказ шукае выкладчык Палескага ўніверсітэта, кандыдат фізіка-матэматычных навук з Пінска **Аляксандр Ільін**





80



64



72



88

46 «Гоман»: газета 1906 года, якой ніколі не існавала

простыя рэчы

48 «Яго дабро і яго ярмо лёгкія». Пра сямейную рэліквію расказвае **Святлана Курс**

стоп-фэйк

50 Подзвіг панфілаўцаў: як нарадзілася легенда.

5 з 28 панфілаўцаў, узнагароджаных пасмяротна, выявіліся жывымі

наша стравя

54 Беларускі пітны мёд: старадаўні і слаўны. Піша доктар гісторыі **Алесь Белы**

вялікае княства літоўскае

60 Полацк крымінальны

XVII стагоддзя. Піша кандыдат

гістарычных навук **Дзяніс Лісейчыкаў**


рэч паспалітая

64 Забавы «за караля Саса». Як адзначала зімовыя святы эліта Рэчы Паспалітай

гаспадары

68 Ён першым увёў 8-гадзінны працоўны дзень.

Антоній Стульгінскі — дырэктар, які зрабіў слаўтай Добрушскую папяровую фабрыку



68

ссср

72 Як беларусы адбудоўвалі Ташкент: шашлыкі, сквар і бойкі да смерці

жывая гісторыя

75 «А ў калгасе добра жыць: адзін робіць, сем ляжыць». Гісторыю сваёй сям'і запісаў педагог з Магілёва **Міхась Булавацкі**

турыстычныя кірункі

80 Майстры нагамёту.

Харваты, якія 900 гадоў пражылі без уласнай дзяржавы, здабылі незалежнасць

у крывавых муках,

але цяпер

знайшлі

мірны спосаб

самасцвярджэння ў футболе

КОМІКСЫ

88 Апошні вампір

92 Іконы на экспарт

94 Францыск. Дыверсія

96 Пластыляндзя.

Зляпіце з пластыліну разам з дзецьмі



80



Будзь асцярожны!

96